

## АСАБЛІВАСЦІ ЎЗНІКНЕННЯ АСІМІЛЯЦЫЙНАЙ МЯККАСЦІ ЗЫЧНАГА [Z] У БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ГАВОРКАХ

Асіміляцыйнае змякчэнне зычных – адна з вызначальных, харацтэрных рыс беларускага маўлення, і літаратурнага, і дыялектнага. Для літаратурнага яна замацавана як арфаэпічная норма, у той жа час сістэматызаваных звестак адносна распаўсяджанасці і спецыфікі змякчэння свісцячых перад наступнымі мяккімі ў дыялектным маўленні няма. Гэты прабел можа быць запоўнены шляхам аналізу зафіксаваных на беларускай тэрыторыі адказаў на пытанні паводле «Вопросника общеславянского лингвистического атласа» [2] дзяякоючы таму, што запісы рабіліся ў спрошчанай фанетычнай транскрыпцыі. Мы выбралі і праіндэксовалі лексемы, зыходная (праславянская) фанетычнай структура якіх прадугледжвае магчымасць узнікнення асіміляцыйной мяккасці [z].

Архіўныя матэрыялы презентуюць наяўнасць / адсутнасць змякчэння [z] у наступных фанетычных спалучэннях:

- [z] + [v']: (рус. зверь, звезда);
- [z] + [3']: (бел. у гняздзе, рус. гвозди);
- [z] + [m']: (бел. змяя);
- [z] + [n']: (бел. беразняк, позні, мерзне, рус. кузница, кузнец, близнецы);
- [z] + [l']: (рус. козленок).

Аналіз праіндэксованых лексем дазволіў прыйсці да наступных высноў па кожнай з зафіксаваных пазіцый.

**[z] + [v'].** Лексема *звер* на ўсёй абледаванай тэрыторыі ўжываецца з ідэнтычнай каранёвой марфемай, што дазваляе найбольш поўна прасачыць наяўнасць / адсутнасць змякчэння. Пры пераважнай палatalізацыі [z] сустракаюцца спарадычныя варыянты з цвёрдым зычным: пп. 328, 333, 336, 362 (віцебска-магілёўскія, слуцка-мазырскія гаворкі, беларускі заходнепалескі тып). Лексема *звязда* рэалізуецца як z'v'azda (адпавядзе мэце даследавання) і gv'azda, zorka, zara, zaran'ica (фанетычнай структура не адпавядзе мэце), таму аб'ектыўна прасачыць палatalізацыю немагчыма. Цвёрдыя варыянты зычнага зафіксаваны ў пп. 348, 356, 364, 368, 400.

**[z] + [3'].** Паколькі лексема *гвоздь* у дыялектным маўленні рэалізуецца як hwoz'3' і c'v'ik (з адпаведнымі фанетычнымі варыянтамі), адказы інфармантаў не могуць стаць крыніцай для адлюстравання аб'ектыўнай распаўсяджанасці палatalізацыі ў

даследуемым спалучэнні. Тоё ж самае з формай множнага ліку *гвозди*. Рэалізацыі з асіміляванымі зычнымі пераважныя, у той жа час фіксуюцца цвёрдыя варынты: *hwozž'*, *hwazž'ej* (віцебска-магілёўскія гаворкі) і *hvozd'*, *hvozd'i* (беларускі заходнепалескі тып). Форма меснага склону адзіночнага ліку слова *гняздо* (літаратурнае – у *гняздзе*) дазваляе зрабіць высновы пра няўстойлівасць прайўлення асіміляцыйнай мяккасці [z] пры ўжыванні слова не ў пачатковай форме. Так, побач з мяккімі варыянтамі вымаўлення цвёрдыя рэалізацыі ўжываюцца ў паўночна-ўсходніх і сярэднебеларускіх гаворках. Сустракаюцца і варынты цвёрдага [z] перад мяккім [d']: 363 – и *χnezd'e*, 375 – *hnezd'e*. Яны распаўсяджены ў беларускім заходнепалескім тыпе, для якога нехарактэрны пераход [d] у [z'].

**[z] + [m'].** Лексема *змяя*, якая ілюструе дадзеную пазіцыю, у большасці абследаваных пунктаў ужываецца з ідэнтычнай каранёвой марфемай. У некаторых пунктах паралельна ўжываюцца два-тры слова, напрыклад, 327 – *z'm'aia* // *haž'ina* // *hat*. Абшары з беларускім заходнепалескім тыпам вымаўлення дэмантруюць найбольш частую адсутнасць асіміляцыйнага памякчэння ў дадзеным спалучэнні. Прычым часта тут цвёрда вымаўляюцца абодва пачатковыя гукі: 372 – *zmeja*, 375 – *zmeja*, 384 – *zmaja*. Яшчэ адзін варыянт з адсутнасцю памякчэння сустрэўся ў полацка-мінскіх гаворках: 360 – *zm'iia*. Астатнія группы гаворак паслядоўна перадаюць асіміляцыйнае памякчэнне.

**[z] + [n'].** Дадзенае спалучэнне дэмантруе істотную варыятыўнасць рэалізацыі асіміляцыйнай мяккасці ва ўсіх групах гаворак. Так, цвёрдыя варынты для лексемы *бярэзник* зафіксаваны ў слуцка-мазырскіх, полацка-мінскіх, сярэднебеларускіх, гродзенска-баранавіцкіх гаворках, у беларускім заходнепалескім тыпе. У той жа час пры вымаўленні слова *кузня* цвёрдыя варынты спарадычныя, і рэалізавалі іх пераважна інфарманты з беларускім заходнепалескім тыпам: *kuzn'a*, *kuzn'ica*.

Такім чынам, паслядоўнасць / непаслядоўнасць прайўлення асіміляцыйнай мяккасці зычнага [z] у беларускіх гаворках залежыць як ад граматычных умоў (пачатковая форма слова ці яго граматычная форма), так і ад уласна фанетычных.

## ЛІТАРАТУРА

1. Вопросник общеславянского лингвистического атласа / гл. ред. А. И. Аванесов. – Москва : Наука, 1965. – 270 с.

*Даследаванне выконваеца пры фінансавай падтрымцы БРФФД  
(дагавор № Г18М-086)*